

# Агульнаўніверсітэцкая дыктоўка ў БДЭУ

1 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Дзень роднай мовы. У гэты дзень ужо стала традыцыяй для кафедры беларускай і рускай моў ФМБК запрашаць усіх прыхільнікаў роднай мовы, літаратуры і культуры на Агульнаўніверсітэцкую дыктоўку. Тэкст дыктоўкі складзены па творах класіка беларускай літаратуры **Максіма ГАРЭЦКАГА**, бо 18 лютага адзначаўся 130 дзень народзінаў пісьменніка.

Дэкан ФЭМ разам са студэнтамі сустрэліся ў канферэнц-зале, каб напісаць дыктоўку з выбітнай беларускай пісьменніцай, літаратураведам, перакладчыцай, рэдактарам аддзела культуры газеты “Звязда” Людмілай РУБЛЕЎСКАЙ.

Удзельнікаў прывітаў прарэктар па навуковай працы Ягор Уладзіміравіч ГУСАКОЎ, які адзначыў, што беларуская мова, сапраўды, адна з самых мілагучных моў у свеце, і пажадаў усім поспехаў. Загадчыца кафедры беларускай і рускай моў Вольга Мікалаеўна ГУБСКАЯ патлумачыла, чаму тэкстам для дыктоўкі былі абраныя творы **Максіма ГАРЭЦКАГА**: *“Сёння мы назіраем, як склаўся гістарычны пазл: сучасны беларускі пісьменнік чытае тэкст выбітнага класіка беларускай літаратуры. У гэтым бачыцца пераемнасць традыцый у развіцці мастацкага слова”*.

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ таксама падкрэсліла знакаваць таго, што для дыктоўкі абралі тэкст аўтарства вялікага беларускага пісьменніка, пісьменніка сусветнага ўзроўню **Максіма ГАРЭЦКАГА**: *“Яго творы – багацце і скарбніца беларускай мовы, шмат слоў пісьменнік дадаў у беларускую лексіку – штосьці з мясцовай гаворкі, а штосьці свае”*. Удзельнікі з задавальненнем слухалі падрыхтаваны тэкст філасофскага зместу пад назвай “Жыццё, жыццё... як тыя мары...”.